



**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
НАН БЕЛАРУСІ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ**

**П Р А Г Р А М А**  
**Міжнароднай навуковай канферэнцыі**

**Вытокі акадэмічнай навукі (да 100-годдзя  
заснавання Інстытута беларускай культуры)**

**г. Мінск, 19–20 красавіка 2022 г.**



Мінск, 2022



Фотаздымак на вокладцы: “Экслібрис Інстытута беларускай культуры”. Мастак П. Гуткоўскі.

## ПАРТНЁРЫ КАНФЕРЭНЦЫ

Санкт-Пецярбургскі філіял архіва Расійскай акадэміі  
наук

Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа  
НАН Беларусі

Аб'яднаная галіновая прафсаюзная арганізацыя  
работнікаў НАН Беларусі

## АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫ

*Каваленя Аляксандр Аляксандравіч* – акадэмік-сакратар  
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі,  
акадэмік;

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – дырэктар Інстытута гісторыі  
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Собалева Любоў Паўлаўна* – намеснік старшыні  
Аб'яднанай галіновай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў  
НАН Беларусі;

*Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч* – намеснік дырэктара па  
навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат  
гістарычных навук;

*Бондар Ларыса Дзмітрыеўна* – намеснік дырэктара  
Санкт-Пецярбургскага філіяла архіва Расійскай акадэміі  
наук, кандыдат гістарычных навук;

*Трубчык Павел Анатольевіч* – вучоны сакратар  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных  
наук, дацэнт;

*Глеб Марына Уладзіміраўна* – загадчык цэнтра гісторыі  
навукі і архіўнай справы Інстытута гісторыі НАН Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч* – загадчык  
Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі;

*Мазец Валянцін Генрыхавіч* – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Сыцько Кірыл Валер’евіч* – старшы навуковы супрацоўнік аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Краснова Марына Аляксееўна* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат педагагічных навук, дацэнт;

*Даўгач Таццяна Валянцінаўна* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Рзаева Жанна Вячаславаўна* – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

*Шэўко Фёдар Аляксеевіч* – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

## **Парадак працы канферэнцыі 19 красавіка 2022 г.**

- 9.30 – Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (г. Мінск,  
10.00 вул. Акадэмічная, 1)  
10.00 – Пленарнае пасяджэнне  
13.00  
13.00 – Перапынак на каву  
14.00  
14.00 – Круглы стол «Біяграфіі вучоных у дакументах:  
16.00 навейшыя выданні, прысвечаныя вучоным  
Інбелкульта»  
14.00 – Праца секцыі «Гістарыяграфія, крыніцы і  
16.00 метадалогія вывучэння гісторыі навукі»  
16.30 – Экскурсія па месцах Інбелкульта ў Мінску  
17.30 (па папярэднім запісу)

## **20 красавіка 2022 г.**

- 10.00 – Праца секцыі  
14.00  
14.00 – Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё  
14.30 канферэнцыі

### **РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:**

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін,  
на секцыях – да 10 хвілін

**Працоўныя мовы:** беларуская, руская.

**19 красавіка 2022 г.**

**Пленарнае пасяджэнне**

**10.00 – 13.00**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 4 паверх, актавая зала)

**Мадэратары**

**Каваленя Аляксандр Аляксандравіч**, акадэмік-сакратар  
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі,  
акадэмік, доктар гістарычных навук, прафесар

**Лакіза Вадзім Леанідавіч**, дырэктар Інстытута гісторыі НАН  
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Прывітанне Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі  
акадэміка У.Р. Гусакова**

**Прывітанне дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі  
В.Л. Лакізы**

**Прывітанне намесніка старшыні Аб'яднанай галіновай  
прафсаюзнай арганізацыі работнікаў НАН Беларусі  
Л.П. Собалевай**

**Прэзентацыя калектыўнага навуковага выдання  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі «*Інстытут беларускай  
культуры: 1922–1928 гг.*», прысвечанага 100-годдзю  
беларускай акадэмічнай навукі.**

**Тункіна Ірына Уладзіміраўна – дырэктар Санкт-  
Пецярбургскага філіяла архіва Расійскай акадэміі навук,  
доктар гістарычных навук, член-карэспандэнт РАН (Расійская  
Федэрацыя, Санкт-Пецярбург)**

*Тэма даклада: «Сокровища академического архива»*

**Груша Аляксандр Іванавіч** – дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа, доктар гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

*Тэма даклада: «Институт белорусской культуры (1922-1928) как политический проект советской власти»*

**Белазаровіч Віктар Аляксандравіч** – дэкан факультэта гісторыі, камунікацыі і турызма Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Гродна)

*Тэма даклада: «Самопрезентация отечественной истории в академических национально-государственных нарративах XX – начала XXI в.»*

**Яноўскі Алег Антонавіч** – загадчык кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

*Тэма даклада: «Інстытуцыйналізацыя беларускай навукі ва ўмовах грамадска-палітычных працэсаў 1920-х гг.»*

**Даўгач Таццяна Валянцінаўна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

*Тэма даклада: «Адрасы Інстытута беларускай культуры ў Мінску»*

**Перапынак на каву**

13.00 – 14.00

**Круглый стол «Биографии ученых в документах:  
новейшие издания, посвященные ученым Инбелкульту»**

14.00 – 16.00

(Центральная научная библиотека НАН Беларуси,  
г. Минск, ул. Сурганова, 15, ком. 110)

**Модераторы**

**Груша Александр Иванович**, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент

**Бондарь Лариса Дмитриевна**, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук, кандидат исторических наук

**Глеб Марина Владимировна**, заведующая центром истории науки и архивного дела Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент



**Секцыя 1. Гістарыяграфія, крыніцы і метадалогія  
вывучэння гісторыі навукі**  
14.00 – 16.00

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223)

**Мадэратары**  
**Мазец Валянцін Генрыхавіч,**  
*кандыдат гістарычных навук*  
**Жук Віталь Мікалаевіч,**  
*кандыдат гістарычных навук*

**Віцязь Сяргей Пятровіч** (*Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай працы, доктар гістарычных навук*), **Дучыц Людміла Уладзіміраўна** (*археалаг, кандыдат гістарычных навук*), **Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна** (*Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і архіўнай справы, кандыдат гістарычных навук*)

***Гістарыяграфія развіцця Інстытута беларускай культуры***

**Восович Сергей Михайлович** (*Брестский государственный технический университет, доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент*)

***История изучения православного братского движения Беларуси пореформенного периода***

**Дрожжа Людмила Чеславовна** (*Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации, старший научный сотрудник Департамента архивной службы и документоведения Министерства юстиции Республики Беларусь*)

**Актуальныя праблемы перыядызацыі і метадаў гістарычных даследаванняў у беларускай гістарычнай навуцы**

**Жук Віталій Николаевич** (Белорусская сельскохозяйственная бібліотека ім. І.С. Луціновіча НАН Беларусі, старшыі навучны супрацоўнік аддзела даследавальскай і навучна-метадіскай дзейнасці, кандыдат гістарычных навук)

**Акадэмія сельскохозяйственных навук БССР: абзор беларускай історыяграфіі**

**Козловская Наталія Владимировна** (Гродненскіі дзяржаўны ўніверсітэт імені Янкі Купалы, дацэнт кафедры ўсеагульнай і славянскай історыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт)

**Історыяграфія історыі шляхты Вялікага Княжства Літоўскага ў сучаснай літуаністыцы: агульныя тэндэнцыі і асаблівасці інтэрпрэтацыі**

**Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі)

**Гісторыя падрыхтоўкі і публікацыі кнігі «Інбелкульт» 1993 г.**

**Кузьма Дзмітрый Іванавіч** (фрылансер, краевед, экскурсавод)

**Асабістая перапіска як крыніца для вывучэння поглядаў і дзейнасці прафесара Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі М.В. Каяловіча**

**Мазец Валянцін Генрыхавіч** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навуковай гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт)

***Развіцце аграрнай навукі Беларусі ў адлюстраванні дакументаў Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі***

**Мікалаева Людміла Віктараўна** (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент).

***Адлюстраванне праблематыкі Крэўскага дагавора і эвалюцыі ўзаемаадносін Вялікага Княства Літоўскага з Каралеўствам Польскім у 1385–1392 гг. у даследаваннях польскіх гісторыкаў першай трэці XX ст.***

**Чикалова Ирина Ромуальдовна** (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории; ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор)

***К вопросу о белорусской научной традиции в изучении европейской истории: истоки, первые имена***

**Чэчулін Захар Валер’евіч** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, магістрант кафедры крыніцазнаўства)  
***Дз. І. Даўгяла як даследчык архіўнай спадчыны ВКЛ***

**20 красавіка 2022 года**  
**Пасяджэнне секцыі**  
**10.00 – 14.00**

**Секцыя 2. Гісторыя акадэмічнай навукі Беларусі і свету**  
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223)

**Мадэратары**  
**Глеб Марына Уладзіміраўна,**  
*кандыдат гістарычных навук*  
**Бабарыка-Амельчанка Вераніка Барысаўна,**  
*загадчык аддзела*

**Бабарыка-Амельчанка Вераніка Барысаўна** (*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча НАН Беларусі, загадчык аддзела даследчай і навукова-метадычнай дзейнасці*)

**Навукова-арганізацыйная дзейнасць Акадэміі навук БССР па ўпарадкаванні беларускай тэрміналогіі (1950-я – 1960-я гг.)**

**Барнюк Аляксей Сяргеевіч** (*Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і архіўнай справы*)

**Вучоныя Інстытута беларускай культуры і станаўленне акадэмічнай навукі Беларусі**

**Бровина Александра Александровна** (*Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), заведующий отделом гуманитарных междисциплинарных исследований, главный научный сотрудник, доктор исторических наук*)

**Інстытуцыяналізацыя акадэмічнай навукі ў кантэксце освоеныя северных тэрыторыі Расіі ў канцы ХІХ — першай паловіне ХХ вв.**

**Глеб Марина Владимировна** (*Институт истории НАН Беларуси, заведующий центром истории науки и архивного дела, кандидат исторических наук, доцент*)

**Институт белорусской культуры (1922–1928): особенности исследовательской стратегии**

**Грышкевіч Святлана Міхайлаўна** (*Институт гісторыі НАН Беларусі, аспірант*)

**Станаўленне экскурсійна-турыстычнай дзейнасці ў 1920-я гг. у свеце краязнаўчых ініцыятыў Інбелкульту**

**Гурын Аляксандр Валер’евіч** (*Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, загадчык аддзела дактарантуры і аспірантуры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт*)

**Міжнародныя даследаванні ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1991-2021 гг.)**

**Дзярновіч Алег Іванавіч** (*Институт гісторыі НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі XI–XVIII стагоддзяў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт*)

**Метрыка ВКЛ як навуковая і палітыка-дыпламатычная праблема ў 1920-х гадах**

**Дубовик Елена Александровна** (*Белорусский национальный технический университет, доцент кафедры социального управления, кандидат исторических наук, доцент*),

**Дубовик Александр Константинович** (*Белорусский национальный технический университет, доцент кафедры социального управления, кандидат исторических наук, доцент*)

**Профессиональная организация научных работников Советской Беларуси (20–30-е гг. XX века)**

**Дубовик Александр Константинович** (Белорусский национальный технический университет, доцент кафедры социального управления, кандидат исторических наук, доцент)

**Деятельность Ассоциации научной организации труда при Институте белорусской культуры**

**Ерошевич Александр Владимирович** (Белорусский государственный экономический университет, доцент кафедры экономической истории, кандидат исторических наук, доцент)

**Белорусско-русские связи академической науки (первая половина XIX в.)**

**Жук Сергей Александрович** (Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, аспирант кафедры всеобщей истории)

**Развитие правовых оснований комплектования академической аспирантуры АН БССР (середина 1950-х – середина 1960-х гг.)**

**Казак Алег Генадзьевіч** (Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, дацэнт кафедры паліталогіі, кандыдат гістарычных навук), **Кімбар Андрэй Уладзіміравіч** (Мінскі гарадскі педагагічны каледж, выкладчык)

**Паміж Інстытутам беларускай культуры і Мінскім Беларускім педагагічным тэхнікумам**

**Краснова Марина Алексеевна** (Институт истории НАН Беларуси, старший научный сотрудник центра истории науки и архивного дела, кандидат педагогических наук, доцент)

**Академическая наука и школьное историческое образования в Республике Беларусь**

**Лявшук Владимир Евгеньевич** (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, доцент кафедры международного бизнеса и маркетинга, кандидат исторических наук)

*Об отношении Виленской академии иезуитов к физическому эксперименту с «торричелевой пустотой» в середине XVII в.*

**Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч** (Институт гісторыі НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX стагоддзяў, магістр гістарычных навук)

*Уклад прадстаўнікоў мяшчанства беларускіх земляў у развіццё навукі (XVIII – пачатак XX ст.)*

**Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна** (Институт гісторыі НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і архіўнай справы, кандыдат гістарычных навук)

*Інбелкульт: хроніка важнейшых падзей (1921–1928 гг.)*

**Новік Наталля Яўгенаўна** (Институт гісторыі НАН Беларусі, загадчык аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX стагоддзяў, кандыдат гістарычных навук, дацент)

*Правядзенне навуковых даследаванняў у навучальных установах беларуска-літоўскіх губерняў у першай палове XIX ст.*

**Ярашэнка Аляксандра Артураўна** (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, аспірант)

*Дзейнасць выдавецкай камісіі Секцыі навуковых працаўнікоў Беларусі па забеспячэнню вучоных БССР (1920-я гг.)*

**Секцыя 3. Асоба вучонага: падыходы і практыкі  
вывучэння**  
(ЦНБ НАН Беларусі, пак. 110)

**Мадэратары**  
**Сыцько Кірыл Валер’евіч,**  
*кандыдат гістарычных навук*  
**Бароўская Вольга Мікалаеўна,**  
*кандыдат гістарычных навук*

**Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч** (*Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук*)

**Д. Ф. Прышчэнаў** – *арганізатар айчыннай сельскагаспадарчай і лясной навукі*

**Бароўская Вольга Мікалаеўна** (*Інстытут гісторыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі, кандыдат гістарычных навук*)

**Дзейнасць У. І. Пічэты ў складзе Змешанай рээвакуацыйнай і спецыяльнай камісіі 1921–1923 гг.**

**Бондарь Лариса Дмитриевна** (*Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук, Российская Федерация, Санкт-Петербург*)

**Академик Е. Ф. Карский и его деятельность по организации международного сотрудничества**

**Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна** (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, дацэнт*)

**Унёсак У. І. Пічэты ў развіццё гістарыяграфіі археалогіі Беларусі**



**Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, дацэнт), **Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна** (Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі, магістр гістарычных навук)

**Археолог Аляксандр Аніхоўскі – адно імя, дзве асобы**

**Валчок Аляксандра Мікалаеўна** (Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, аспірант кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў)

**Навуковая дзейнасць Гурыя Барышава ў кантэксце вывучэння мастацтва тэатра лялек Беларусі**

**Гурын Аляксандр Валер’евіч** (Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, загадчык аддзела дактарантуры і аспірантуры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт), **Мазарчук Дзмітрый Валер’евіч** (Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, прарэктар па навуковай і метадычнай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт)

**Творчы шлях гісторыка-міжнародніка ў беларускай навуцы (памяці Ю.Я.Івоніна)**

**Егорова Светлана Львовна** (Федеральны ісследоватэльский центр «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), навуковы супрацоўнік аддзела гуманітарных междисциплинарных ісследований)

**Биографический метод как инструмент изучения личности ученого (по документам личного архивного фонда А. Е. Ванеева)**

**Ерохин Владимир Николаевич** (Северо-Восточный государственный университет (Российская Федерация,

*Магадан), профессор кафедры социальных и гуманитарных наук, доктор исторических наук, доцент)*

***Артур Джеффри Диккенс (1910–2001) и современное понимание истории английской Реформации***

***Ершова Ольга Игоревна*** (Белорусский государственный университет, доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук, доцент)

***Академик Павел Яковлевич Панкевич – педагог-теоретик и организатор белорусской науки***

***Каплиев Алексей Александрович*** (Институт истории НАН Беларуси, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси, кандидат исторических наук)

***Руководитель медицинской секции Института белорусской культуры Михаил Иванович Барсуков (1890–1974) у истоков советской системы здравоохранения***

***Маскевіч Ганна Іванаўна*** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт)

***Вучоныя-даследчыкі побыту сялян Беларусі XIX –пачатку XX ст.***

***Настусевич Станислав Валерьевич*** (Белорусский государственный университет, аспирант)

***Вклад И. Л. Беленького в дисциплинарное становление биографии в российской исторической науке***

***Оседах Анастасия Григорьевна*** (Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), младший научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований)

***Профессор Александр Александрович Чернов в воспоминаниях современников и учеников***

**Рзаева Жанна Вячаславаўна** (*Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і архіўнай справы*)

*Дзейнасць М. В. Азбукіна ў Інбелкульце*

**Рощевская Лариса Павловна** (*Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), главный научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор*)

*Репрессированные белорусские деятели науки в Коми АССР (1930 – середина 1950-х гг.)*

**Саракавік Іван Аляксандравіч** (*Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, дацэнт*)

*У.І. Пічэта – адзін са стваральнікаў гісторыка-прававой навукі Беларусі*

**Сыцько Кірыл Валер’евіч** (*Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў, кандыдат гістарычных навук*)

*Канцэпцыя асобы вучонага ў працах Гастона Баіляра*

**Филиппова Татьяна Петровна** (*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), старший научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований, кандидат исторических наук*)

*Академик Е. С. Фёдоров (1853–1919): новаторство и практика экспедиционной деятельности*

**Шимелевич Анна Генриховна** (*Белорусская государственная академия искусств, доцент кафедры истории и теории искусств*)

***Творчество Михаила Савицкого в зеркале белорусского искусствоведения: рецепция и рефлексия***

**Шишкина Кристина Германовна** (*Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, научный сотрудник, Российская Федерация, Санкт-Петербург*)

***Е. Ф. Карский и В. Ягич: Варшава — Вена***

**Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі**

**14.00 – 14.30**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223)

## **ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ ЗА 2021-2022 гг.**

18–19 марта 2021 г. состоялась Международная научная конференция «Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)».

14–16 апреля 2021 г. состоялась IV научно-практическая конференция молодых исследователей Института истории НАН Беларуси «ARS LONGA: научные достижения и перспективы».

19 апреля 2021 года проведен круглый стол, посвященный деятельности первого президента Академии наук и первого директора Института Всеволода Макровича Игнатовского «Толькі гісторыя дае моцны грунт для грамадска-палітычнай і культурнай творчасці (да 140-годдзя з дня нараджэння У.М. Ігнатоўскага)».

20–21 мая 2021 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2020 году».

24–25 июня 2021 г. совместно с Гродненским государственным университетом имени Я. Купалы в г. Гродно проведена Международная научная конференция «Германская агрессия против СССР (к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)».

28–30 июня 2021 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Современная антропология: проблемы изучения палеоантропологии, исторической демографии, процессов морфофункциональной и социальной адаптации».

13–14 августа 2021 г. совместно со Свислочским районным исполнительным комитетом, Международным государственным экологическим институтом имени А.Д. Сахарова БГУ, Римско-Католической Церковью в Беларуси проведена научно-практическая конференция «Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач)».

23 сентября 2021 г. состоялась Международная научная конференция «Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.)».

1 октября 2021 г. состоялся круглый стол, посвященный памяти доктора исторических наук, профессора П.Ф. Лысенко (к 90-летию со дня рождения).

15–16 октября 2021 г. совместно с Лепельским районным исполнительным комитетом, Лепельским районным краеведческим музеем проведена научно-практическая конференция (online) «IX Лепельскія чытанні».

25 ноября 2021 г. совместно с Витебским государственным университетом имени П.М. Машерова, Витебской областной библиотекой имени В.И. Ленина в г. Витебске проведена VII-я Международная научно-практическая конференция «Витебский край», посвященной Году народного единства.

16 декабря 2021 г. совместно с Кореличским районным исполнительным комитетом в г.п. Кореличи состоялись XIV Кореличские краеведческие чтения «Историко-культурное наследие Кореличчины».

21 декабря 2021 г. совместно с Институтом управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь проведен круглый стол «Мемарыялізацыя памяці аб войнах і ваенных канфліктах: дзяржаўная палітыка і погляд моладзі».

27 января 2022 в Институте истории НАН Беларуси прошел День открытых дверей, приуроченный к 100-летию белорусской академической науки и 100-летию Института белорусской культуры.

17 марта 2022 г. Институт истории НАН Беларуси и учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» подписали Меморандум о научном сотрудничестве.

25 марта 2022 года в РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» в рамках XXIX Международной книжной выставки-ярмарки состоялась презентация монографии «Рижский мир в судьбе белорусского народа: 1921–1953 гг.».

25 марта 2022 года в Институте истории НАН Беларуси состоялась встреча с посланником-советником Китайской Народной Республики Ло Шисюн.

**ДЛЯ ЗАПИСАЇ**








ДЛЯ ЗАПИСАЇ



**ДЛЯ ЗАПИСАЇ**

**ДЛЯ ЗАПИСАЇ**

# ВЫДАНИЕ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 2021-2022 гг.



# ВЫДАНИИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 2021-2022 гг.

